

■ Прамая лінія

ПАДТРЫМКА ПА АДРАСЕ

Намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Аляксандр РУМАК адказаў на пытанні нашых чытачоў наконт дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі

(Заканчэнне. Пачатак — у нумарах ад 21, 22, 25 лютага 2014 года.)
— Добры дзень! Вам тэлефануе Станіслава Станіславаўна. Я жы-ву ў Іўеўскім раёне, мне 88 гадоў. Майму сыну 54 гады, у яго другая група інваліднасці, і ён атрымлівае пенсію па інваліднасці 1290 тыс. руб. Я атрымліваю 2,6 млн руб. Ча-му так, чаму яго пенсія ніжэйшая за пражытковы мінімум? Таму што мая пенсія з ёй плюсуецца?

— Станіслава Станіславаўна, пен-сія вылічваецца кожнаму пенсіянеру асобна, незалежна ад памеру пенсій іншых членаў сям’і. Памер яе зале-жыць ад працягласці стажу і заробку, а ў інвалідаў — яшчэ і ад групы інва-ліднасці. Пенсія вашага сына нязначна вы-шэйшая за мінімальную пенсію па ін-валіднасці для інвалідаў другой групы (1274 тыс. рублёў). Гэта сведчыць аб тым, што яго зарплата да прызначэння пенсіі была нізкай. Наконт выказвання аб тым, што пенсія вашага сына ніжэй-

шая за пражытковы мінімум, заўважу, што бюджэт пражытковага мінімуму пенсіянера ў цэнах снежня 2013 года раўняецца 959 270 рублёў. Ёсць яшчэ бюджэт пражытковага мі-німуму ў сярэднім на душу насельніцтва (у цэнах снежня 2013 года ён складае 1 128 070 рублёў). Ён прымяняецца для вырашэння пытання аб аказанні дзяржаў-най адраснай сацыяльнай дапамогі, пры гэтым улічваецца і сукупны даход сям’і.

Галіна Мікалаеўна, Капыльскі раён:
— Унучка жыве ў Слуцку, яна на-радзіла дзіця не ў шлюбе. Жыве з мамай і братам, мама працуе выхавальніцай у дзіцячым садку. Унучка атрымлівае дзіцячае хар-чаванне і дапамогу 1,9 млн рублёў. Дзіця хварэе. Калі ўнучка звярну-лася ў сацыяльную службу па да-датковую дапамогу, ёй сказалі: калі дадзім грошы — не дадзім харчавання. Ці правільна гэта?

— На жаль, Галіна Мікалаеўна дала недастаткова інфармацыі для адказу на яе пытанне (званок быў зарэгістраваны напярэдадні. — Рэд.).

Разам з тым можна пракаментавачь наступнае.

Малазабеспечаныя сем’і, якія выхоў-ваюць дзяцей ва ўзросце да 2 гадоў, маюць права на адначасовае прада-стаўленне прадуктовых набораў і што-месячнай сацыяльнай дапамогі. Пры гэтым вызначэнне права на такія віды адраснай сацыяльнай дапамогі крыху адрозніваецца.

Так, пры забеспячэнні прадуктамі хар-чавання ў склад сям’і ўключаюцца толькі бацькі і іх непаўналетнія дзеці. Пры вызна-чэнні права на штомесячную сацыяльную дапамогу ў складзе сям’і ўлічаюцца ўсе члены сям’і, якія сумесна пражываюць і вядуць агульную гаспадарку.

Такім чынам, у выпадку вядзення ва-шай унучкай сумеснай гаспадаркі з ма-май і братам пры разліку сярэднедуша-вога даходу будучь улічвацца і даходы мамы і брата. У выпадку перавышэння сярэднедушаваго даходу велічыні БПМ (1 128 070 рублёў) права на атрыман-не штомесячнай сацыяльнай дапамогі сям’я вашай унучкі мець не будзе.

Святлана БУСЬКО

■ Пытальнік

РАБОТА НАСТАЎНІКА — 36 ГАДЗІН НА ТЫДЗЕНЬ?

Прачытаў статыстычныя звесткі па сярэдніх заробках за 2013 год, і мяне здзівіў памер заробкаў у адукацыі. Тым больш што нагрузка на педагогаў павялічылася на дзве гадзіны за тыдзень, а гэта, між іншым, цэлы дадатковы 8-гадзінны рабочы дзень. Таму ў мяне ўзнікла некалькі пытанняў. Як нарміруецца рабочы дзень настаўніка і якая яго працягласць? Некаторыя настаўнікі маюць па некалькі гадзін звыш нарматывунага часу... Як ім аплачваецца звышурочная работа? Трэба мець на ўвазе таксама, што на настаўніка

ўскладзена і шмат розных іншых абавяз-каў: наведванне вучняў на даму, удзел у культурна-масавых, спартыўных мера-прыемствах. Робіцца гэта пасля ўрокаў і ў выхадныя дні. Як гэты час настаўніку ўлічваецца і як ён павінен аплачвацца? А ці не парушацца пры гэтым канстыту-цыйнае права педагогаў на адпачынак і працоўнае заканадаўства? Што дума-юць па гэтых пытаннях у Міністэрстве адукацыі?

Рычард Вітольдавіч МАКРЫЦКІ, г.п. Івянец.

У галоўным адукацыйным ведамстве разгледзелі зва-рот нашага чытача і адказалі наступнае:

«У адпаведнасці з паста-новай Міністэрства адука-цыі Рэспублікі Беларусь ад 5 верасня 2011 года № 255 працягласць працоўнага ча-

су пры выкананні службовых абавязкаў не павінна пера-вышаць 36 гадзін на тыдзень. Пры гэтым норма педагогіч-най нагрузкі на стаўку скла-дае 20 гадзін на тыдзень.

Пад педагогічнай нагруз-кай маецца на ўвазе аб’ём пе-дагагічнай дзейнасці ў частцы

рэалізацыі зместу адукацый-ных праграм, праграм выха-вання, уключаючы дадатковы кантроль за вучэбнай дзей-насцю навучэнцаў і арганіза-цыйна-выхаваўчую работу.

Адукацыйны працэс ва ўстанове агульнай сярэд-няй адукацыі ажыццяўляец-

ца ў рэжыме шасцідзённага школьнага тыдня. Пасля вучэбных заняткаў або ў шос-ты школьны дзень настаўнік можа праводзіць з навучэн-цамі культурна-масавыя, фізкультурна-аздраўлен-чыя і іншыя выхаваўчыя ме-рапрыемствы, працаваць з бацькамі і г.д. Вышэйпера-лічаная работа аплачваец-ца настаўніку за кошт гадзін арганізацыйна-выхаваўчай работы.

Акрамя ўстаноўленай пе-дагагічнай нагрузкі настаўнік ажыццяўляе таксама іншыя функцыі ў рамках службовай інструкцыі, якія выконваюцца ў межах 36-гадзіннага рабо-чага тыдня».

Надзея НІКАЛАЕВА

ШТО МУСЯЦЬ РАБІЦЬ ДВОРНІКІ?

Просім расказаць на старонках газеты аб асноўных абавязках рабочих па комплексным прыбіранні і ўтрыманні домаўладанняў. Нам загадваюць выкон-ваць розныя работы, якія, на наш погляд, да абавяз-каў дворнікаў маюць вельмі ўскоснае дачыненне. Напрыклад, грузіць буйнагабарытныя адходы на машыны...

С., Маладзечна.

— Пeralік абавязкаў гэтых рабочих змешчаны ў раз-дзеле 3 пастановы Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі №12 ад 20 мая 2013 года. Ён прадугледжвае як парадак падтрымання і аднаўлення патрэбнага сані-тарнага ды тэхнічнага стану жылых дамоў, іншых капі-тальных будынкаў ды прыдамовай тэрыторыі, так і пе-рыядычнасць выканання гэтых работ. Галіновыя нормы часу, абслугоўвання і нормы выдаткавання матэрыялаў на тэхнічнае абслугоўванне жыллёвага фонду зацвер-джаны пастановай №29 Міністэрства ЖКГ ад 5 ліпеня 2007 года, — паведамлілі «Звяздзе» ў ЖЭС №32 ЖРЭА Заводскага раёна Мінска.



Фота Марыны БЕГУНКОВИЧ.

Гэты раздзел рэгламентуе працу дворнікаў у розны час года, асноўныя віды работ па знешнім добраўпарад-каванні тэрыторыі, абслугоўванні смеццеправоду (пры яго наяўнасці), а таксама па падтрыманні належнага санітар-нага стану ў дапаможных памяшканнях.

Напрыклад, узімку дворнікі мусяць прыбіраць кантэй-нерную пляцоўку, свежы снег і наледзь як мінімум раз на суткі. А вось калі з-за галалёду на тратуары ці на праез-дзе ўтварылася коўзанка, то пясок трэба сыпаць ужо па меры неабходнасці.

У цёплы час года прыбіраць прыдамовую тэрыторыю трэба раз на два-тры дні — гэты інтэрвал часу залежыць ад характару яе пакрыцця.

У прыватнасці, пункт 3.2.6 прадугледжвае ручную па-грузку буйнагабарытнага смецця на аўтатранспарт. Пра-водзіцца яна згодна з зацверджаным графікам. Месцы агульнага карыстання мусяць прыбірацца не радзей за два разы на тыдзень. А вось знішчэнне шкодных нася-комых і грызуноў адбываецца пры неабходнасці. Мыць і дэзынфіцыраваць лесвічную клетку, ліфт і смеццеправод неабходна два разы на месяц. Непасрэдна ў сам пад’ём-нік трэба наведання з анучкай для прыборкі раз на пяць дзён...

А наогул — чыста не там, дзе інтэнсіўна прыбіраюць, а там, дзе не раскідваюць смецце. Таму належны стан два-ра, ліфта, лесвічнай клеткі ды смеццеправода залежыць не столькі ад працы дворніка, колькі ад саміх жыхароў...

Валяр’ян ШКЛЕННІК.

■ Памяць

ЛЁТЧЫК-ГЕРОЙ ВЯРНУЎСЯ НА РАДЗІМУ

Дэлегацыя Краснадарскага краю перадала на радзіму астанкі лётчыка-героя, ураджэнца Лепельскага раёна Мікалая Пшонкі, які загінуў на Чарнаморскім узбярэжжы Кубані ў гады Вялікай Айчыннай вайны



У мінулую сераду на гарадской плошчы Лепеля адбыўся мітынг-рэквіем з удзелам прадстаўнікоў Пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржавы, удзельнікаў міжнароднага праекта «Марское братэрства — непаарушнае!», прадстаў-нікоў ваенна-патрыятычнага клуба «Подзвіг» і ўлад горада Геленджыка Краснадарскага краю, ветэранскіх арганізацый, улад раёна, жыхароў гэтага азёрнага горада.

Цяпер у Беларусі і Расіі адбываецца акцыя памяці «Мар-скія крылы Айчыны», прысвечаная падзвігу беларусаў і рускіх у гады Вялікай Айчыннай вайны. Акцыю праводзяць актывіс-ты міжнароднага патрыятычнага руху «Марское братэрства — непаарушнае!» з мэтай вяртання на радзіму імёнаў лётчы-каў-беларусаў, якія загінулі ў бітвах за Чорнае мора.

Перапахаванне астанкаў малодшага сяржанта Мікалая Міхайлавіча Пшонкі адбылося на могілках вёскі Слабада Ле-пельскага раёна з воінскай ганаровай вартай, па праваслаў-ным абрадзе. Сярод старэйшых жыхароў вёскі знаходзіўся і стрыечны брат лётчыка-героя.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.



ЗАВОД ВЫЛІЧАЛЬНАЙ ТЭХНІКІ ПОЙДЗЕ З МАЛАТКА

Дзяржаўны камітэт па маёмасці аб’яўляе аб правядзенні 27 сакавіка аўкцыёну па продажы маёмасці акцыянерна-га таварыства «Мінскае вытворчае аб’яднанне вылічальнай тэхнікі», паведамлілі рэдакцыі ў прэс-службе камітэта.

Сумесным прадаўцом выстаўленай нерухомас-ці з’яўляецца Міністэрства прамысловасці і акцыяне-ры гэтага таварыства. На таргах будучым пакупнікам прапануецца 13 асобных лотаў. Тут ёсць аўтаном-ныя капітальныя пабудовы і ізаляваныя шматфунк-цыянальныя памяшканні (частка з якіх — разам са спецыяльным тэхнічным абсталяваннем).

Далейшае прызна-чэнне выкарыстання не-рухомай маёмасці, якая адчуваецца, пакупніку неабходна будзе ўзаг-ніць з Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам. **Сяргей КУРКАЧ.**